

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов

Республики Беларусь 12 октября 2012 г. N 8/26473

**ПАСТАНОВА МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ  
22 жніўня 2012 г. N 101**

**АБ ЗАЦВЯРДЖЭННІ ІНСТРУКЦЫІ АБ ПАРАДКУ ПРАВЯДЗЕННЯ АТЭСТАЦЫІ ПЕДАГАГІЧНЫХ  
РАБОТНІКАЎ СІСТЕМЫ АДУКАЦЫІ (АКРАМЯ ПЕДАГАГІЧНЫХ РАБОТНІКАЎ З ЛІКУ ПРАФЕСАРСКА-  
ВЫКЛАДЧЫЦКАГА СКЛАДУ)**

(в ред. постановлений Минобразования от 26.03.2014 N 20,  
от 26.11.2014 N 163, от 20.11.2015 N 131, от 11.05.2017 N 46,  
от 08.05.2018 N 37)

На падставе [падпунктаў 4.6 і 4.26 пункта 4](#) Палажэння аб Міністэрстве адукацыі Рэспублікі Беларусь, зацверджанага пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 4 жніўня 2011 г. N 1049 "Об изменении, дополнении и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Беларусь по вопросам образования", Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь **ПАСТАНАЎЛЯЕ:**

1. Зацвердзіць прыкладзеную [Інструкцыю](#) аб парадку правядзення атэстацыі педагогічных работнікаў сістэмы адукацыі (акрамя педагогічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу).

(в ред. [постановления](#) Минобразования от 20.11.2015 N 131)

2. Выключаны.

(п. 2 исключен. - [Постановление](#) Минобразования от 11.05.2017 N 46)

3. Дадзеная пастанова ўступае ў сілу пасля яе афіцыйнага апублікавання.

Міністр

С.А.Маскеvіч

УЗГОДНЕНА  
Старшыня  
Брэсцкага абласнога  
выканаўчага камітэта  
К.А.Сумар  
13.08.2012

УЗГОДНЕНА  
Старшыня  
Гомельскага абласнога  
выканаўчага камітэта  
У.А.Дворнік  
10.08.2012

УЗГОДНЕНА  
Старшыня  
Гродзенскага абласнога  
выканаўчага камітэта  
С.Б.Шапіра  
26.07.2012

УЗГОДНЕНА  
Старшыня  
Віцебскага абласнога  
выканаўчага камітэта  
А.М.Косінец  
26.07.2012

УЗГОДНЕНА  
Старшыня  
Мінскага абласнога  
выканаўчага камітэта  
Б.В.Батура  
26.07.2012

УЗГОДНЕНА  
Старшыня  
Мінскага гарадскога  
выканаўчага камітэта  
М.А.Ладуцька  
26.07.2012

УЗГОДНЕНА  
Старшыня  
Магілёўскага абласнога  
выканавчага камітэта  
П.М.Руднік  
24.07.2012

УЗГОДНЕНА  
Міністр працы  
і сацыяльнай абароны  
Рэспублікі Беларусь  
М.А.Шчоткіна  
20.08.2012

УЗГОДНЕНА  
Старшыня Цэнтральнага камітэта  
Беларускага прафесійнага  
саюза работнікаў  
адукацыі і навукі  
А.А.Бойка  
20.08.2012

ЗАЦВЕРДЖАНА  
Пастанова  
Міністэрства адукацыі  
Рэспублікі Беларусь  
22.08.2012 N 101

## **ІНСТРУКЦЫЯ АБ ПАРАДКУ ПРАВЯДЗЕННЯ АТЭСТАЦЫІ ПЕДАГАГІЧНЫХ РАБОТНІКАЎ СІСТЭМЫ АДУКАЦЫІ (АКРАМЯ ПЕДАГАГІЧНЫХ РАБОТНІКАЎ З ЛІКУ ПРАФЕСАРСКА-ВЫКЛАДЧЫЦКАГА СКЛАДУ)**

(в ред. постановлений Минобразования от 26.03.2014 N 20,  
от 26.11.2014 N 163, от 20.11.2015 N 131, от 11.05.2017 N 46,  
от 08.05.2018 N 37)

### **ГЛАВА 1 АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ**

1. Дадзеная Інструкцыя вызначае парадак правядзення атэстацыі педагогічных работнікаў сістэмы адукацыі (акрамя педагогічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу).  
(в ред. [постановления](#) Минобразования от 20.11.2015 N 131)

2. Дзеянне дадзенай Інструкцыі распаўсюджваецца на педагогічных работнікаў устаноў адукацыі, іншых арганізацый, якім у адпаведнасці з заканадаўствам дазволена ажыццяўляць адукацыйную дзейнасць (далей, калі не ўстаноўлена іншае, - арганізацыі сістэмы адукацыі), а таксама на педагогічных работнікаў, што працуюць па працоўных або грамадзянска-прававых даговорах у індывідуальных прадпрымальнікаў, якім у адпаведнасці з заканадаўствам дазволена ажыццяўляць адукацыйную дзейнасць (далей, калі не ўстаноўлена іншае, - педагогічныя работнікі ІП).

3. Атэстацыя педагогічных работнікаў - гэта вывучэнне і ацэнка іх прафесійнага ўзроўню, дзелавых і асабістых якасцей, вынікаў педагогічнай дзейнасці па фарміраванню ведаў, уменняў, навыкаў, інтэлектуальнага, маральнага, творчага і фізічнага развіцця навучэнцаў пры рэалізацыі зместу адукацыйных праграм дашкольнай, агульнай сярэдняй, прафесіянальна-тэхнічнай, сярэдняй спецыяльнай, спецыяльнай, дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі, праграм выхавання, ажыццяўленні навукова-метадычнага забеспечэння.  
(в ред. [постановления](#) Минобразования от 26.03.2014 N 20)

Асноўнымі прынцыпамі атэстацыі педагогічных работнікаў з'яўляюцца калегіяльнасць, сістэмнасць, цэласнасць экспертыных ацэнак.

4. Атэстацыя педагогічных работнікаў праводзіцца на прысваенне або пацвярджэнне кваліфікацыйнай катэгорыі (далей, калі не ўстаноўлена іншае, - атэстацыя).

Атэстацыя праводзіцца на прысваенне другой, першай, вышэйшай кваліфікацыйных катэгорый, а настаўнікай, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй адукацыі, а таксама адукацыйную праграму спецыяльнай адукацыі на ўзроўні агульнай сярэдняй адукацыі і адукацыйную праграму спецыяльнай адукацыі на ўзроўні агульнай сярэдняй адукацыі для асоб з інтэлектуальнай недастатковасцю (далей, калі не ўстаноўлена іншае, - настаўнікі ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі), акрамя таго, - на прысваенне кваліфікацыйнай катэгорыі "настаўнік-метадыст".

Атэстацыя праводзіцца на пацвярджэнне другой, першай, вышэйшай кваліфікацыйных катэгорый, кваліфікацыйнай катэгорыі "настаўнік-метадыст" у выпадках, якія вызначаны ў [частцы трэцяй пункта 5](#) дадзенай Інструкцыі.

(п. 4 в ред. [постановления](#) Минобразования от 11.05.2017 N 46)

5. Атэстацыя праводзіцца па ініцыятыве педагогічнага работніка або па ініцыятыве кіраўніка арганізацыі сістэмы адукацыі, індывідуальнага прадпрымальніка, якому ў адпаведнасці з заканадаўствам дазволена ажыццяўляць адукацыйную дзейнасць (далей - ИП).

Па ініцыятыве педагогічнага работніка праводзіцца атэстацыя на прысваенне кваліфікацыйнай катэгорыі.

Па ініцыятыве кіраўніка арганізацыі сістэмы адукацыі (са згоды педагогічнага савета ўстановы адукацыі (савета ўстановы адукацыі), ИП можа праводзіцца атэстацыя на пацвярджэнне кваліфікацыйнай катэгорыі ў дачыненні да педагогічнага работніка, які знізіў узровень сваёй працы і дзейнасць якога не адпавядае ўстаноўленым патрабаванням, або педагогічнага работніка, які мае перапынак у працы на педагогічных пасадах больш як два гады. Такой атэстацыі не падлягаюць цяжарныя жанчыны і жанчыны, якія маюць дзяцей ва ўзросце да пяці гадоў, члены атэстацыйных камісій, створаных у адпаведнасці з [пунктамі 14 і 15](#) дадзенай Інструкцыі. Атэстацыя на пацвярджэнне кваліфікацыйнай катэгорыі з'яўляецца для педагогічнага работніка абавязковай.

Атэстацыя на пацвярджэнне кваліфікацыйнай катэгорыі не павінна праводзіцца больш за адзін раз у пяць гадоў.

(п. 5 в ред. [постановления](#) Минобразования от 11.05.2017 N 46)

6. Прысваенне кваліфікацыйных катэгорый педагогічнаму работніку па кожнай займаецца пасадзе ажыццяўляецца паслядоўна, за выключэннем выпадкаў, якія прадугледжаны [часткай другой пункта 18, пунктамі 19 і 20-1](#) дадзенай Інструкцыі.

(в ред. [постановления](#) Минобразования от 26.11.2014 N 163)

Кваліфікацыйная катэгорыя прысвойваецца педагогічнаму работніку па кожнай займаецца пасадзе, для якой прысваенне кваліфікацыйных катэгорый прадугледжана адпаведнай кваліфікацыйнай харектарыстыкай.

(часть вторая п. 6 введена [постановлением](#) Минобразования от 11.05.2017 N 46)

7. Выключаны.

(п. 7 исключен. - [Постановление](#) Минобразования от 11.05.2017 N 46)

8. Кваліфікацыйная катэгорыя, якая прысвоена педагогічнаму работніку па пасадзе, перайменаванай ва ўстаноўленым парадку, захоўваецца.

9. Кваліфікацыйная катэгорыя ў выпадках і ў парадку, якія ўстаноўлены дадзенай

Інструкцыяй, можа быць адменена.

10. Для правядзення атэстацыі ствараецца атэстацыйная камісія ў парадку, які ўстаноўлены дадзенай Інструкцыяй.

## **ГЛАВА 2** **АТЭСТАЦЫЙНАЯ КАМІСІЯ, ЯЕ СКЛАД, ПАРАДАК ПРАВЯДЗЕННЯ АТЭСТАЦЫІ**

11. Атэстацыйная камісія ствараецца ў арганізацыі сістэмы адукацыі, структурных падраздзяленнях абласных (Мінскага гарадскога) выкананых камітэтаў, гарадскіх, раённых выкананых камітэтаў, мясцовых адміністрацый раёнаў у гарадах, якія ажыццяўляюць дзяржаўнуюладныя паўнамоцтвы ў сферы адукацыі (далей, калі не ўстаноўлена іншае, - аддзел (упраўленне) адукацыі мясцовага выкананчага і распарадчага органа).

(п. 11 в ред. [постановления](#) Минобразования от 08.05.2018 N 37)

12. У склад атэстацыйной камісіі не ўключаюцца педагогічныя работнікі, якія плануюць праходзіць атэстацыю у перыяд яе паўнамоцтваў.

(в ред. [постановления](#) Минобразования от 11.05.2017 N 46)

13. Тэрмін паўнамоцтваў атэстацыйной камісіі - адзін год з даты прыняцця загаду аб вызначэнні яе складу.

14. Атэстацыйная камісія арганізацыі сістэмы адукацыі ствараецца для атэстацыі педагогічных работнікаў гэтых арганізацый, за выключэннем атэстацыі педагогічных работнікаў на прысваенне і пацвярджэнне кваліфікацыйнай катэгорыі "настаўнік-метадыст", у складзе не менш як пяць чалавек і выбіраецца на сходзе калектыву педагогічных работнікаў шляхам тайнага галасавання (далей - галасаванне). На сходзе павінна прысутнічаць больш за палову педагогічных работнікаў арганізацыі. У камісію могуць быць выбраны педагогічныя работнікі, якія маюць першую, вышэйшую кваліфікацыйную катэгорыю або кваліфікацыйную катэгорыю "настаўнік-метадыст". Абранымі ў атэстацыйную камісію лічацца педагогічныя работнікі, за якіх прагаласавала больш як 50 працэнтаў ад колькасці ўдзельнікаў сходу.

Перад правядзеннем выбараў педагогічных работнікаў у склад камісіі з членаў калектыву педагогічных работнікаў арганізацыі сістэмы адукацыі выбіраецца падліковая камісія ў колькасці не менш чым трох чалавекі (у складзе старшыні і членаў камісіі), якая ажыццяўляе тайнае галасаванне, падлік галасоў і афармленне пратакола падліковай камісіі з рашэннем па выніках выбрання атэстацыйной камісіі.

У склад атэстацыйной камісіі арганізацыі сістэмы адукацыі ўваходзіць кіраўнік гэтай арганізацыі або па яго рашэнню іншая ўпраўляющая ім асоба, а таксама прадстаяўнік прафсаюзнага камітэта (пры яго наяўнасці), упраўляваны адпаведным прафсаюзным камітэтам.

Склад атэстацыйной камісіі арганізацыі сістэмы адукацыі вызначаецца загадам яе кіраўніка і да 1 каstryчніка бягучага навучальнага года даводзіцца да ведама педагогічных работнікаў.

У рабоце атэстацыйной камісіі могуць прымаць удзел па аднаму ўпраўляющиму прадстаяўніку аддзела (упраўлення) адукацыі мясцовага выкананчага і распарадчага органа і вышэйстаячага прафсаюзнага органа.

(частка пятая п. 14 в ред. [постановления](#) Минобразования от 08.05.2018 N 37)

Атэстацыйная камісія выбірае старшыню, намесніка старшыні, сакратара з ліку членаў камісіі.

15. Атэстацыйная камісія аддзела (упраўлення) адукацыі мясцовага выкананчага і распарадчага органа ствараецца для атэстацыі настаўнікаў устаноў агульной сярэдняй адукацыі, якія прэтэндуюць на прысваенне або павінны пацвердзіць кваліфікацыйную катэгорыю "настаўнік-

"метадыст", педагогічных работнікаў арганізацый сістэмы адкукацыі, у якіх з-за малой колькасці педагогічных работнікаў немагчыма стварыць камісію ў колькасці, вызначанай у [частцы першай пункта 14](#) дадзенай Інструкцыі, педагогічных работнікаў ІП, а таксама для разгляду спрэчных выпадкаў, якія звязаны з атэстацыяй педагогічных работнікаў, у складзе не менш як сем чалавек.

Педагічныя работнікі прыватных устаноў адкукацыі, іншых арганізацый, якім у адпаведнасці з заканадаўствам дазволена ажыццяўляць адкукацыйную дзейнасць, педагогічныя работнікі ІП у выпадках, прадугледжаных [часткай першай](#) дадзенага пункта, праходзяць атэстацыю ў атэстацыйнай камісіі аддзела (упраўлення) адкукацыі мясцовага выканаўчага і распарадчага органа па месцы дзяржаўнай рэгістрацыі або па месцы знаходжання структурнага (адасобленага) падраздзялення адпаведных прыватных устаноў адкукацыі, арганізацый, якім у адпаведнасці з заканадаўствам дазволена ажыццяўляць адкукацыйную дзейнасць, ІП.

(часть вторая п. 15 в ред. [постановления](#) Минобразования от 26.03.2014 N 20)

У склад атэстацыйнай камісіі аддзела (упраўлення) адкукацыі мясцовага выканаўчага і распарадчага органа ўключаюцца педагогічныя работнікі арганізацый сістэмы адкукацыі, якія маюць першую, вышэйшую кваліфікацыйную катэгорыю або кваліфікацыйную катэгорыю "настаўнік-метадыст", упаўнаважаныя прадстаўнікі аддзела (упраўлення) адкукацыі мясцовага выканаўчага і распарадчага органа, а таксама адпаведнага камітэта прафсаюза (пры яго наяўнасці).

Склад атэстацыйнай камісіі аддзела (упраўлення) адкукацыі мясцовага выканаўчага і распарадчага органа вызначаецца загадам кіраўніка адпаведнага аддзела (упраўлення) адкукацыі мясцовага выканаўчага і распарадчага органа і не пазней за 1 кастрычніка бягучага навучальнага года даводзіцца да ведама зацікаўленых.

16. Пералік арганізацый сістэмы адкукацыі, работнікі якіх атэстуюцца камісіяй аддзела (упраўлення) адкукацыі мясцовага выканаўчага і распарадчага органа (далей - пералік устаноў), складаецца штогод да 1 кастрычніка па прапанове кіраўнікоў падведамных устаноў адкукацыі, прыватных устаноў адкукацыі, іншых арганізацый, якім у адпаведнасці з заканадаўствам дазволена ажыццяўляць адкукацыйную дзейнасць.

17. Педагічны работнік, які выказаў жаданне прысваенне прайсці атэстацыю на прысваенне кваліфікацыйнай катэгорыі, падае пісьмовую заяву ў атэстацыйную камісію, якая прымае рашэнне аб допуску яго да атэстацыі (адмове ў допуску).

(в ред. [постановления](#) Минобразования от 11.05.2017 N 46)

Рашэнне аб допуску ці адмове да допуску педагогічнага работніка да атэстацыі прымаецца на чарговым пасяджэнні атэстацыйнай камісіі. Дадзенае рашэнне з'яўляецца падставай да выдання загада аб правядзенні атэстацыі, замест якога ўказаны ў [пункце 22](#) дадзенай Інструкцыі.

(часть вторая п. 17 введена [постановлением](#) Минобразования от 26.03.2014 N 20)

18. Абавязковымі ўмовамі допуску педагогічнага работніка да атэстацыі на прысваенне кваліфікацыйнай катэгорыі з'яўляюцца:

адпаведнасць атрыманай адкукацыі кваліфікацыйным патрабаванням;

наяўнасць стажу працы (акрамя выпадкаў, якія прадугледжаны [часткамі трэцяй - пятай і сёмай пункта 19, пунктамі 20 і 20-1](#) дадзенай Інструкцыі) у адпаведнасці з [часткамі першай, другой і шостай пункта 19](#) дадзенай Інструкцыі;

(в ред. [постановления](#) Минобразования от 11.05.2017 N 46)

засваенне зместу адкукацыйнай праграмы павышэння кваліфікацыі кіраўніцкіх работнікаў і спецыялістаў, акрамя выпадкаў, якія прадугледжаны [часткамі трэцяй - шостай пункта 19](#) дадзенай Інструкцыі, у тэрміны, прадугледжаныя заканадаўствам.

(в ред. [постановления](#) Минобразования от 11.05.2017 N 46)

Абавязковымі ўмовамі допуску для педагогічных работнікаў, якія прэтэндуюць на прысваенне кваліфікацыйнай катэгорыі "настаўнік-метадыст", акрамя пералічаных у [абзацах другім](#) - чацвёртым часткі першай дадзенага пункта, з'яўляеца наяўнасць аўтарскай методыкі выкладання вучэбнага прадмета або ўласнага вопыту, які абагульнены і выкарыстоўваецца іншымі настаўнікамі ўстаноў агульнай сярэдняй адукцыі, публікацый у навукова-метадычных і іншых выданнях або вопыце прымяняння сучасных адукцыйных, выхаваўчых і інфармацыйных тэхналогій, выкарыстання эфектыўных педагогічных формаў, метадаў і сродкаў навучання.

19. Прэтэндаваць на прысваенне другой і першай кваліфікацыйных катэгорый могуць педагогічныя работнікі (акрамя майстроў вытворчага навучання ўстаноў адукцыі), якія маюць стаж працы на пасадзе, па якой атэстуюцца (далей, калі не ўстаноўленана іншае, - стаж працы), два гады, вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі і кваліфікацыйнай катэгорыі "настаўнік-метадыст" - трэх гады з дня прысваення папярэдняй кваліфікацыйнай катэгорыі. У гэты стаж улічваецца час працы на пасадах, якія былі перайменаваны ва ўстаноўленым парадку.

(в ред. постановлений Минобразования от 26.03.2014 N 20, от 26.11.2014 N 163)

Майстры вытворчага навучання ўстаноў адукцыі дапускаюцца да атэстацыі з улікам стажу працы, які вызначаны кваліфікацыйнымі патрабаваннямі.

Асобы, якія атрымалі [дыплом](#) аб сярэдняй спецыяльной адукцыі з адзнакай, [дыплом](#) аб вышэйшай адукцыі з адзнакай, дыплом магістра ці дыплом даследчыка, дапускаюцца да атэстацыі на прысваенне другой кваліфікацыйнай катэгорыі без уліку стажу працы на пасадзе, па якой яны праходзяць атэстацыю.

(часть третья п. 19 в ред. [постановления](#) Минобразования от 11.05.2017 N 46)

Педагічныя работнікі, якія прыняты з пасады прафесарска-выкладчыцкага складу і маюць стаж працы на гэтай пасадзе не менш чым два гады, дапускаюцца да атэстацыі на прысваенне другой кваліфікацыйнай катэгорыі без уліку стажу працы на пасадзе, па якой яны праходзяць атэстацыю.

(часть четвартая п. 19 введена [постановлением](#) Минобразования от 26.03.2014 N 20)

Педагічныя работнікі, якія прыняты з пасады прафесарска-выкладчыцкага складу і маюць стаж працы на гэтай пасадзе не менш чым чатыры гады, дапускаюцца да атэстацыі на прысваенне першай кваліфікацыйнай катэгорыі без уліку стажу працы на пасадзе, па якой яны праходзяць атэстацыю.

(часть пятая п. 19 введена [постановлением](#) Минобразования от 26.03.2014 N 20; в ред. [постановления](#) Минобразования от 26.11.2014 N 163)

Асобы, якія маюць вучоную ступень і (ці) вучонае званне, дапускаюцца да атэстацыі на прысваенне першай кваліфікацыйнай катэгорыі пры наяўнасці стажу працы адзін год, а вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі - адзін год з дня прысваення першай кваліфікацыйнай катэгорыі. Пры гэтым прэтэндаваць на першую кваліфікацыйную катэгорыю яны могуць без прысваення другой кваліфікацыйнай катэгорыі.

(в ред. [постановления](#) Минобразования от 11.05.2017 N 46)

Педагічныя работнікі, якім кваліфікацыйная катэгорыя прысвоена ў замежных краінах, дапускаюцца да атэстацыі на прысваенне той жа кваліфікацыйнай катэгорыі без уліку стажу працы на пасадзе, па якой яны праходзяць атэстацыю.

(часть седьмая п. 19 введена [постановлением](#) Минобразования от 11.05.2017 N 46)

У стаж працы, які вызначаны ў [частках першай, другой і чацвёртай](#) - [шостай](#) дадзенага пункта, не улічваецца перыяд знаходжання педагогічнага работніка ў адпачынку па догляду за дзіцём да дасягнення ім узросту трох гадоў.

(в ред. постановлений Минобразования от 26.03.2014 N 20, от 11.05.2017 N 46)

20. Пры праходжанні атэстацыі на прысваенне кваліфікацыйнай катэгорыі маюць права прэтэндаваць незалежна ад стажу працы ў якасці педагогічных работнікаў, які вызначаны [часткай першай пункта 19](#) дадзенай Інструкцыі, на прысваенне той жа кваліфікацыйнай катэгорыі, якая ім была прысвоена раней, наступныя педагогічныя работнікі:

акампаніятары, калі ім прысвоена адпаведная кваліфікацыйная катэгорыя па пасадах настаўніка, выкладчыка, музычнага кіраўніка, метадыста, канцэртмайстра ці педагога дадатковай адукациі;

выкладчыкі, калі ім прысвоена адпаведная кваліфікацыйная катэгорыя па пасадах настаўніка, настаўніка-дэфектолага, метадыста ці майстра вытворчага навучання ўстановы адукациі;

выхавальнікі, калі ім прысвоена адпаведная кваліфікацыйная катэгорыя па пасадах настаўніка, выкладчыка, настаўніка-дэфектолага, выхавальніка дашкольнай адукациі, педагога сацыяльнага, педагога-псіхолага, педагога-арганізатора, педагога дадатковай адукациі, культарганізатора, метадыста ці майстра вытворчага навучання ўстановы адукациі;

выхавальнікі-метадысты, калі ім прысвоена адпаведная кваліфікацыйная катэгорыя па пасадах настаўніка, выкладчыка, настаўніка-дэфектолага, выхавальніка дашкольнай адукациі, метадыста, педагога сацыяльнага, педагога-псіхолага, педагога-арганізатора, педагога дадатковай адукациі ці майстра вытворчага навучання ўстановы адукациі;

выхавальнікі дашкольнай адукациі, калі ім прысвоена адпаведная кваліфікацыйная катэгорыя па пасадах настаўніка, выкладчыка, настаўніка-дэфектолага, выхавальніка, метадыста, выхавальніка-метадыста, кіраўніка фізічнага выхавання, музыкальнага кіраўніка, педагога сацыяльнага, педагога-псіхолага ці педагога-арганізатора;

інструктары па фізічнай культуры, калі ім прысвоена адпаведная кваліфікацыйная катэгорыя па пасадах настаўніка, выкладчыка, кіраўніка фізічнага выхавання, ці педагога дадатковай адукациі;

кіраўнікі фізічнага выхавання, калі ім прысвоена адпаведная кваліфікацыйная катэгорыя па пасадах настаўніка, выкладчыка, выхавальніка дашкольнай адукациі, метадыста, інструктара па фізічнай культуры, педагога дадатковай адукациі ці педагога-арганізатора;

канцэртмайстры, калі ім прысвоена адпаведная кваліфікацыйная катэгорыя па пасадах настаўніка, выкладчыка, метадыста, акампаніятара, музычнага кіраўніка ці педагога дадатковай адукациі;

майстры вытворчага навучання ўстановы адукациі, калі ім прысвоена адпаведная кваліфікацыйная катэгорыя па пасадах настаўніка, выкладчыка ці метадыста;

метадысты, калі ім прысвоена адпаведная кваліфікацыйная катэгорыя па пасадах настаўніка, выкладчыка, настаўніка-дэфектолага, выхавальніка дашкольнай адукациі, выхавальніка, выхавальніка-метадыста, педагога сацыяльнага, педагога-псіхолага, педагога-арганізатора, педагога дадатковай адукациі ці майстра вытворчага навучання ўстановы адукациі;

музычныя кіраўнікі, калі ім прысвоена адпаведная кваліфікацыйная катэгорыя па пасадах настаўніка, выкладчыка, выхавальніка дашкольнай адукациі, акампаніятара, культарганізатора, канцэртмайстра ці педагога дадатковай адукациі;

настаўнікі, калі ім прысвоена адпаведная кваліфікацыйная катэгорыя па пасадах выкладчыка, настаўніка-дэфектолага, метадыста ці майстра вытворчага навучання ўстановы адукациі;

настаўнікі-дэфектолагі, калі ім прысвоена адпаведная кваліфікацыйная катэгорыя па пасадах настаўніка, выкладчыка ці метадыста;

педагогі сацыяльныя, калі ім прысвоена адпаведная кваліфікацыйная катэгорыя па пасадах настаўніка, выкладчыка, выхавальніка дашкольнай адукацыі, выхавальніка, культарганізатара, метадыста, педагога-псіхолага, педагога-арганізатара ці педагога дадатковай адукацыі;

педагогі-арганізатары, калі ім прысвоена адпаведная кваліфікацыйная катэгорыя па пасадах настаўніка, выкладчыка, выхавальніка дашкольнай адукацыі, выхавальніка, культарганізатара, метадыста, педагога-псіхолага ці педагога сацыяльнага;

педагогі-псіхолагі, калі ім прысвоена адпаведная кваліфікацыйная катэгорыя па пасадах настаўніка, выкладчыка, метадыста, выхавальніка дашкольнай адукацыі ці выхавальніка;

педагогі дадатковай адукацыі, калі ім прысвоена адпаведная кваліфікацыйная катэгорыя па пасадах настаўніка, выкладчыка, выхавальніка, выхавальніка дашкольнай адукацыі, музычнага кіраўніка, кіраўніка фізічнага выхавання, майстра вытворчага навучання ўстановы адукацыі, культарганізатара, метадыста, інструктара па фізічнай культуры, канцэртмайстра, акампаніятара ці педагога-арганізатара.

Пры праходжанні атэстациі ў выпадках, прадугледжаных [часткай першай](#) дадзенага пункта, педагогічныя работнікі, якія прэтэндуюць на прысваенне вышэйшай кваліфікацыйной катэгорыі, кваліфікацыйны экзамен не здаюць.

(п. 20 в ред. [постановления](#) Минобразования от 11.05.2017 N 46)

20-1. У выключным выпадку педагогічны работнік па хадайніцтве кіраўніка арганізацыі сістэмы адукацыі ці ІП або атэстацийнай камісіі без уліку прысвоенай раней кваліфікацыйной катэгорыі і (або) стажу працы на пасадзе, па якой ён праходзіць атэстацию, можа быць дапушчаны да атэстациі на прысваенне першай, вышэйшай кваліфікацыйной катэгорыі са згоды кіраўніка структурнага падраздзялення абласнога (Мінскага гарадскога) выканаўчага камітэта, якое ажыццяўляе дзяржаўна-ўладныя паўнамоцтвы ў сферы адукацыі.

(п. 20-1 введен [постановлением](#) Минобразования от 26.11.2014 N 163; в ред. постановлений Минобразования от 11.05.2017 N 46, от 08.05.2018 N 37)

## 21. Выключаны.

(п. 21 исключен. - [Постановление](#) Минобразования от 26.03.2014 N 20)

22. Падставай для правядзення атэстациі з'яўляецца загад кіраўніка арганізацыі сістэмы адукацыі (аддзела (упраўлення) адукацыі мясцовага выканаўчага і распарадчага органа) (далей, калі не ўстаноўлена іншае, - кіраўнік), якім вызначаюцца:

тэрміны правядзення атэстациі;

спіс педагогічных работнікаў, якія дапушчаны да атэстациі на прысваенне кваліфікацыйной катэгорыі, а таксама праходзяць атэстацию на пацвяржэнне кваліфікацыйной катэгорыі (далей, калі не ўстаноўлена іншае, - атэстуемыя);

(в ред. [постановления](#) Минобразования от 11.05.2017 N 46)

графік атэстациі (узгадняеца з адпаведным прафсаюзным камітэтам), які прадугледжвае дату атэстациі (этапаў атэстациі) кожнага атэстуемага з улікам тэрмінаў правядзення кваліфікацыйнага экзамену, парадак правядзення якога ўстаноўлены [главой 3](#) дадзенай інструкцыі.

**Загад аб правядзенні атэстациі даводзіцца да ведама атэстуемых на працягу трох працоўных дзён з дня яго выдання.**

Тэрмін правядзення атэстацыі педагогічнага работніка на прысваенне другой і першай кваліфікацыйных катэгорый, пацвярджэння другой і першай кваліфікацыйных катэгорый **не павінен перавышаць трох месяцаў з даты азнямлення атэстуемага з загадам аб правядзенні атэстацыі.**

(часть третья п. 22 в ред. [постановления](#) Минобразования от 11.05.2017 N 46)

Тэрмін правядзення атэстацыі педагогічнага работніка на прысваенне вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі і кваліфікацыйнай катэгорыі "настаўнік-метадыст", пацвярджэння вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі і кваліфікацыйнай катэгорыі "настаўнік-метадыст" не павінен перавышаць чатырох месяцаў з даты выдачы педагогічнаму работніку выпіскі з пратакола пасяджэння кваліфікацыйнай камісіі (далей, калі не ўстаноўлена іншае, - выпіска з пратакола) аб здачы кваліфікацыйнага экзамену гэтым педагогічным работнікам.

У тэрміны, якія вызначаны ў [частках трэцяй і чацвёртай](#) дадзенага пункта, не ўлічваюцца перыяды часовай непрацаздольнасці і працоўнага і (ці) сацыяльнага адпачынку педагогічнага работніка.

(п. 22 в ред. [постановления](#) Минобразования от 26.03.2014 N 20)

23. Арганізацыйная работа па падрыхтоўцы да атэстацыі ажыццяўляецца асобай, упаўнаважанай кіраўніком арганізацыі сістэмы адукацыі, з удзелам членаў атэстацыйнай камісіі і ўключае наступныя этапы:

вывучэнне педагогічнай дзейнасці атэстуемага;

(в ред. [постановления](#) Минобразования от 11.05.2017 N 46)

падрыхтоўку аналітычнай інфармацыі, якая змяшчае вынікі вывучэння педагогічнай дзейнасці атэстуемага, а таксама падрабязныя звесткі аб праходжанні папярэдняй атэстацыі і прынятым рашэнні;

(в ред. [постановления](#) Минобразования от 11.05.2017 N 46)

састаўленне характеристыкі педагогічнага работніка (далей - характеристыка), якая змяшчае ацэнку яго прафесійных, дзелавых і асабістых якасцей.

Характарыстыка ўзгадняецца з адпаведным прафсаюзным камітэтам (пры яго наяўнасці). Аналітычная інфармацыя і характеристыка (далей - атэстацыйныя матэрыялы) падпісваюцца кіраўніком арганізацыі сістэмы адукацыі, ІП.

Атэстуемы павінен быць азнаёмлены з характеристыкай **не пазней чым за тыдзень**, а ў выпадку праходжання атэстацыі ў атэстацыйнай камісіі аддзела (упраўлення) адукацыі мясцовага выканайчага і распарадчага органа - **не пазней чым за два тыдні да пачатку атэстацыйнай гутаркі.** (в ред. [постановления](#) Минобразования от 26.03.2014 N 20)

Атэстацыйныя матэрыялы педагогічнага работніка, які праходзіць атэстацыю ў атэстацыйнай камісіі аддзела (упраўлення) адукацыі мясцовага выканайчага і распарадчага органа, накіроўваюцца ў камісію не пазней чым за 10 дзён да пачатку атэстацыі.

Тэрмін падрыхтоўкі атэстацыйных матэрыялаў **не павінен перавышаць двух месяцаў з даты:**

азнямлення педагогічнага работніка з загадам аб правядзенні атэстацыі - у дачыненні да педагогічнага работніка, які праходзіць атэстацыю на прысваенне (пацвярджэнне) другой або першай кваліфікацыйнай катэгорыі;

(в ред. постановлений Минобразования от 26.03.2014 N 20, от 11.05.2017 N 46)

выдачы педагогічнаму работніку выпіскі з пратакола аб здачы кваліфікацыйнага экзамену - у дачыненні да педагогічнага работніка, які праходзіць атэстацыю на прысваенне вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі (кваліфікацыйнай катэгорыі "настаўнік-метадыст") або пацвярджэнне

вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі (кваліфікацыйнай катэгорыі "настайнік-метадыст").  
(в ред. [постановления](#) Минобразования от 26.03.2014 N 20)

Часть исключена. - [Постановление](#) Минобразования от 11.05.2017 N 46.

24. Атэстацыя праводзіцца ў форме:

атэстацыйнай гутаркі - пры прысваенні (пацвярджэнні) другой і першай кваліфікацыйных катэгорый;

кваліфікацыйнага экзамену і атэстацыйнай гутаркі - пры прысваенні (пацвярджэнні) вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі, кваліфікацыйнай катэгорыі "настайнік-метадыст".  
(п. 24 в ред. [постановления](#) Минобразования от 11.05.2017 N 46)

25. Выключаны.

(п. 25 исключен. - [Постановление](#) Минобразования от 11.05.2017 N 46)

26. Выключаны.

(п. 26 исключен. - [Постановление](#) Минобразования от 11.05.2017 N 46)

27. Кваліфікацыйны экзамен папярэднічае атэстацыйнай гутарцы.

28. Вынікі кваліфікацыйнага экзамену ацэньваюцца адзнакамі "здаў" або "не здаў".

29. У выпадку, калі атэствуемы па выніках кваліфікацыйнага экзамену пры праходжанні атэстацыі на прысваенне вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі (кваліфікацыйнай катэгорыі "настайнік-метадыст") атрымаў адзнаку "здаў", але атэстацыяная камісія не прыняла рашэнне аб прысваенні яму кваліфікацыйнай катэгорыі, ён мае права прайсці атэстацыю ў форме атэстацыйнай гутаркі на **працягу трох гадоў з даты здачи кваліфікацыйнага экзамену**.

У выпадку, калі атэствуемы па выніках кваліфікацыйнага экзамену пры праходжанні атэстацыі на прысваенне вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі (кваліфікацыйнай катэгорыі "настайнік-метадыст") атрымаў адзнаку "не здаў", далейшая яго атэстацыя не праводзіцца.

У выпадку, калі атэствуемы па выніках кваліфікацыйнага экзамену пры праходжанні атэстацыі на пацвярджэнне вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі (кваліфікацыйнай катэгорыі "настайнік-метадыст") атрымаў адзнаку "здаў", але атэстацыяная камісія не пацвердзіла яму кваліфікацыйную катэгорыю, або атэствуемы па выніках кваліфікацыйнага экзамену пры праходжанні такой атэстацыі атрымаў адзнаку "не здаў", кваліфікацыйная катэгорыя яму зніжаецца.

30. Ад здачи кваліфікацыйнага экзамену пры праходжанні атэстацыі на прысваенне і пацвярджэнне вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі вызываюцца:

(в ред. [постановления](#) Минобразования от 26.03.2014 N 20)

30.1. педагогічныя работнікі, якія маюць дзяржаўныя ўзнагароды Рэспублікі Беларусь (БССР), былога Саюза ССР, а таксама дзяржаў - удзельніц СНД, прысвоеныя за дасягненні ў сферы адукацыі;

30.2. педагогічныя работнікі, якія маюць вучоную ступень і (ці) вучонае званне;

30.3. педагогічныя работнікі - аўтары падручнікаў, вучэбных дапаможнікаў, якія афіцыйна зацверджаны або дапушчаны ў якасці адпаведнага віду вучэбнага выдання Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь;

(в ред. [постановления](#) Минобразования от 26.03.2014 N 20)

30.4. педагогічныя работнікі, якія сталі пераможцамі абласнога (Мінскага гарадскога) або

пераможцамі ці лаўрэатамі заключнага этапу рэспубліканскіх конкурсаў прафесійнага майстэрства педагогічных работнікаў;

30.5. педагогічныя работнікі, якія за апошнія пяць гадоў падрыхтавалі пераможцаў (дыпломы I, II, III ступені) міжнародных алімпіяд, заключнага этапу рэспубліканскай алімпіяды па вучэбных прадметах сярод навучэнцаў устаноў аддукацыі, якія асвойваюць змест аддукацыйных праграм базавай аддукацыі, сярэдняй аддукацыі, спецыяльной аддукацыі на ўзроўні агульной сярэдняй аддукацыі, прафесіянальна-тэхнічнай аддукацыі, якая забяспечвае атрыманне кваліфікацыі рабочага (служачага) і агульной сярэдняй аддукацыі, прафесіянальна-тэхнічнай аддукацыі, якая забяспечвае атрыманне кваліфікацыі рабочага (служачага) і агульной сярэдняй аддукацыі з вывучэннем асобных прадметаў на павышаным узроўні, сярэдняй спецыяльной аддукацыі на падставе агульной базавай аддукацыі, а таксама рэспубліканскай алімпіяды прафесійнага майстэрства навучэнцаў, курсантаў устаноў, якія рэалізуюць аддукацыйныя праграмы сярэдняй спецыяльной аддукацыі, пераможцаў (дыпломы I, II, III ступені) рэспубліканскіх конкурсаў прафесійнага майстэрства навучэнцаў устаноў прафесіянальна-тэхнічнай аддукацыі, міжнародных фестываляў тэхнічнай і мастацкай творчасці навучэнскай моладзі, пераможцаў (Гран-пры, першае, другое, трэцяе месца, дыпломы I, II, III ступені) (або) прызёраў міжнародных і рэспубліканскіх фестываляў, конкурсаў, выстаў, пленэралаў, іншых мастацка-творчых спаборніцтваў, тэле- і радыёпраектаў, якія праводзяцца ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, а таксама афіцыйных спартыўных спаборніцтваў, якія праводзяцца ў адпаведнасці з рэспубліканскімі каляндарнымі планамі, міжнародных спартыўных спаборніцтваў, пераможцаў міжнародных (рэспубліканскіх) фестываляў (конкурсаў) сярод выхаванцаў устаноў дашкольнай аддукацыі;

(пп. 30.5 в ред. [постановления](#) Минобразования от 26.03.2014 N 20)

30.6. педагогічныя работнікі - пераможцы конкурсу настаўнікаў, навукова-педагічных работнікаў і іншых асоб, а таксама асобы, якім уручана пасведчанне спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы адoranых навучэнцаў і студэнтаў ці спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі;

(пп. 30.6 в ред. [постановления](#) Минобразования от 26.03.2014 N 20)

30.7. педагогічныя работнікі, пад кірауніцтвам якіх непрафесійным (аматарскім) калектывам мастацкай творчасці прысьвоена (пацверджана) найменне "народны" ("узорны") або званне "Заслужаны аматарскі калектыв Рэспублікі Беларусь".

(пп. 30.7 в ред. [постановления](#) Минобразования от 11.05.2017 N 46)

31. Атэстацыйная гутарка праводзіцца ў адпаведнасці з графікам атэстацыі на пасяджэнні атэстацыйнай камісіі. Атэстацыйная камісія разглядае атэстацыйныя матэрыялы, прадстаўленыя на педагогічных работнікаў, якія праходзяць атэстацыю.

Па выніках разгляду атэстацыйных матэрыялаў па кожнаму атэстуемаму атэстацыйная камісія прымае шляхам адкрытага (тайнага) галасавання рашэнне, прадугледжанае [падпунктамі 46.1 - 46.4 пункта 46](#) дадзенай Інструкцыі.

Пасяджэнне атэстацыйнай камісіі афармляецца пратаколам, у якім падрабязна фіксуецца змест атэстацыйнай гутаркі (у тым ліку рэкамендацыі, якія даюцца атэстуемаму). Пратакол падпісваецца старшынёй і ўсімі членамі атэстацыйнай камісіі, якія прымалі ўдзел у галасаванні.

## ГЛАВА 3 ПАРАДАК ПРАВЯДЗЕННЯ КВАЛІФІКАЦЫЙНАГА ЭКЗАМЕНУ

32. Кваліфікацыйны экзамен (далей - экзамен) праводзіцца ў мэтах незалежнай эксперктнай ацэнкі навукова-тэарэтычнай і метадычнай падрыхтоўкі педагогічных работнікаў.

33. Асноўнымі задачамі экзамену з'яўляюцца:

стымуляванне росту прафесійнага майстэрства педагогічных работнікаў, развіццё іх творчай ініцыятывы;

авалоданне перадавым вопытам;

уключэнне ў даследчую дзейнасць;

вызначэнне ўзору прафесійнага майстэрства педагогічнага работніка, які дасягнуты пасля атрымання папярэдній кваліфікацыйнай катэгорыі.

34. Экзамен пры праходжанні атэстацыі на прысваенне вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі і пацвярджэнне вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі праводзіцца ў дзяржаўнай установе адукацыі "Акадэмія паслядыпломнай адукацыі", установе адукацыі "Рэспубліканскі інстытут прафесіянальнай адукацыі", дзяржаўнай установе адукацыі "Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы", установе адукацыі "Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў", установе адукацыі "Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі", установе адукацыі "Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт фізічнай культуры", дзяржаўнай установе адукацыі "Беларуская медыцынская акадэмія паслядыпломнай адукацыі", абласных (Мінскім гарадскім) інстытутах развіцця адукацыі.

(в ред. [постановления](#) Минобразования от 08.05.2018 N 37)

Экзамен пры праходжанні атэстацыі на прысваенне кваліфікацыйнай катэгорыі "настаўнік-метадыст" і пацвярджэнне кваліфікацыйнай катэгорыі "настаўнік-метадыст" праводзіцца ў дзяржаўнай установе адукацыі "Акадэмія паслядыпломнай адукацыі".

Размеркаванне педагогічных работнікаў для здачы кваліфікацыйнага экзамену сярод устаноў адукацыі ажыццяўляецца ў адпаведнасці з [дадаткам](#).

(п. 34 в ред. [постановления](#) Минобразования от 11.05.2017 N 46)

35. Метадычнае забеспечэнне экзамену, які праводзіцца пры праходжанні атэстацыі на прысваенне вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі і пацвярджэнне вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі ў дзяржаўнай установе адукацыі "Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы", у установе адукацыі "Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў", установе адукацыі "Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі", установе адукацыі "Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт фізічнай культуры", дзяржаўнай установе адукацыі "Беларуская медыцынская акадэмія паслядыпломнай адукацыі" вызначаецца гэтымі ўстановамі.

(в ред. [постановления](#) Минобразования от 08.05.2018 N 37)

Метадычнае забеспечэнне атэстацыі (за выключэннем атэстацыі выкладчыкаў вучэбных прадметаў (вучэбных дысцыплін) прафесійнага кампаненту і майстроў вытворчага навучання ўстановы адукацыі) вызначае дзяржаўная ўстанова адукацыі "Акадэмія паслядыпломнай адукацыі" сумесна з установай адукацыі "Беларускі дзяржаўны педагогічны ўніверсітэт імя Максіма Танка".

Метадычнае забеспечэнне атэстацыі выкладчыкаў вучэбных прадметаў (вучэбных дысцыплін) прафесійнага кампаненту і майстроў вытворчага навучання ўстановы адукацыі вызначае ўстанова адукацыі "Рэспубліканскі інстытут прафесіянальнай адукацыі".

(п. 35 в ред. [постановления](#) Минобразования от 11.05.2017 N 46)

36. З праграмай і формамі экзамену педагогічны работнік мае права азнаёміцца ва ўстанове адукацыі з ліку тых, якія ўказаны ў [пункце 34](#) дадзенай Інструкцыі, дзе ён зdae экзамен (далей - установа адукацыі), а таксама на афіцыйным сайце ў глабальнай камп'ютарнай сетцы Інтэрнэт дадзенай установы і выбраць адну з формаў экзамену.

(в ред. постановлений Минобразования от 26.03.2014 N 20, от 11.05.2017 N 46)

37. Для правядзення экзамену пры праходжанні атэстацыі на прысваенне вышэйшай

кваліфікацыйнай катэгорыі і пацвярджэнне вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі, на прысваенне кваліфікацыйнай катэгорыі "настаўнік-метадыст" і пацвярджэнне кваліфікацыйнай катэгорыі "настаўнік-метадыст" тэрмінам на адзін год ва ўстановах адукацыі, якія ўказаны ў [пункце 34](#) дадзенай Інструкцыі, ствараюцца кваліфікацыйныя камісіі па напрамках педагогічнай дзейнасці (далей, калі не ўстаноўлена іншае, - камісіі), у склад якіх уключаюцца педагогічныя работнікі з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу ўстаноў вышэйшай адукацыі, дадатковай адукацыі дарослых, настаўнікі ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі, якім прысвоена вышэйшая кваліфікацыйная катэгорыя (кваліфікацыйная катэгорыя "настаўнік-метадыст"), выкладчыкі ўстаноў прафесіянальна-тэхнічнай, сярэдняй спецыяльнай адукацыі. У складзе камісіі вызначаецца старшыня.

Камісіі ствараюцца па напрамках педагогічнай дзейнасці рашэннем кіраўніка ўстановы адукацыі да 1 снежня.

(часть вторая п. 37 в ред. [постановления](#) Минобразования от 11.05.2017 N 46)

Часть исключена. - [Постановление](#) Минобразования от 11.05.2017 N 46.

38. Тэрміны правядзення экзамену вызначаюцца загадам кіраўніка ўстановы адукацыі і даводзяцца да ведама зацікаўленых.

39. Да здачи экзамену дапускаюцца асобы, якія маюць накіраванне арганізацыі сістэмы адукацыі, а ў выпадках, якія прадугледжаны [часткай першай пункта 15](#) дадзенай Інструкцыі, - аддзела (упраўлення) адукацыі мясцовага выканаўчага і распарадчага органа па месцы праходжання атэстациі.

40. Для здачи экзамену ва ўстанове адукацыі з ліку педагогічных работнікаў фарміруюцца, як правіла, групы. Напаўнельнасць груп складае 10 - 12 чалавек.

41. На экзамене педагогічнаму работніку выдаецца экзаменацыйны ліст са штампам установы адукацыі, у якім ён робіць запісы.

42. Па выніках экзамену на прысваенне вышэйшай катэгорыі (пацвярджэнне вышэйшай катэгорыі, прысваенне кваліфікацыйнай катэгорыі "настаўнік-метадыст", пацвярджэнне кваліфікацыйнай катэгорыі "настаўнік-метадыст") педагогічнаму работніку рашэннем большасці членоў камісіі, якія прымаюць удзел у пасяджэнні, выстаўляеца адпаведная адзнака. Рашэнне камісіі лічыцца правамоцным пры наяўнасці на пасяджэнні дзвюх трэцей членоў гэтай камісіі.

43. Вынікі экзамену фіксуюцца ў экзаменацыйнай ведамасці, якая падпісваецца старшынёй кваліфікацыйнай камісіі і яе членамі. Тэрмін захоўвання экзаменацыйных ведамасцей - пяць гадоў.

44. Па выніках здачи экзамену на прысваенне вышэйшай катэгорыі (пацвярджэнне вышэйшай катэгорыі, прысваенне кваліфікацыйнай катэгорыі "настаўнік-метадыст", пацвярджэнне кваліфікацыйнай катэгорыі "настаўнік-метадыст") атэстуемому выдаецца выліска з пратакола пасяджэння кваліфікацыйнай камісіі за подпісам кіраўніка ўстановы адукацыі (далей - выліска з пратакола). Выліска з пратакола прадстаўляеца педагогічным работнікам у ту ю атэстацийную камісію, у якой ён атэстуеца.

У выпадку, калі педагогічны работнік праходзіць атэстацию ў адпаведнасці з [часткай першай пункта 29](#) дадзенай Інструкцыі ў іншага найманіка, выліска з пратакола па жаданню педагогічнага работніка накіроўваецца ў атэстацийную камісію той арганізацыі сістэмы адукацыі (аддзела (упраўлення) адукацыі мясцовага выканаўчага і распарадчага органа), дзе ён праходзіць атэстацию, па яе запыту. У арганізацыі сістэмы адукацыі (аддзеле (упраўленні) адукацыі мясцовага выканаўчага і распарадчага органа), якая накіроўвае выліску з пратакола, захоўваеца яе копія, якая завяраеца гэтай арганізацыяй (аддзелам (упраўленнем) адукацыі).

45. На перыяд паўнамоцтваў кваліфікацыйных камісій па напрамках педагогічнай дзейнасці ва ўстанове адукацыі рашэннем яе кіраўніка ствараеца апеляцыйная камісія. У склад апеляцыйнай камісіі не ўключаюцца члены кваліфікацыйных камісій.

Пры нязгодзе педагогічнага работніка з адзнакай па выніках экзамену ён мае права звярнуцца ў апеляцыйную камісію ў дзень здачы экзамену. Апеляцыя разглядаецца камісіяй у дзень звароту атэстуемага.

Рашэнне апеляцыйной камісіі аб'яўляеца педагогічнаму работніку ў пісьмовай форме не пазней чым праз пяць дзён пасля яго звароту.

## ГЛАВА 4

### РАШЭННІ, ЯКІЯ ПРЫМАЮЦЦА ПА ВЫНІКАХ АТЭСТАЦЫІ

46. На падставе вынікаў атэстацыйной гутаркі атэстацыйная камісія вырашае:

46.1. прысвоіць (адмовіць у прысваенні) адпаведную кваліфікацыйную катэгорыю (з назвай пасады педагогічнага работніка, па якой ён атэстуеца);

46.2. пацвердзіць кваліфікацыйную катэгорыю (з назвай пасады педагогічнага работніка, па якой ён атэстуеца);

46.3. знізіць кваліфікацыйную катэгорыю, якая была прысвоена раней (з назвай пасады педагогічнага работніка, па якой ён атэстуеца);

46.4. адмяніць кваліфікацыйную катэгорыю (з назвай пасады педагогічнага работніка, па якой ён атэстуеца).

47. Пры прыняцці рашэння аб адмене педагогічнаму работніку другой кваліфікацыйной катэгорыі, па якой ён праходзіць атэстацыю на пацвярджэнне, дадзеная кваліфікацыйная катэгорыя адмяняеца.

Пры прыняцці рашэння аб зніжэнні педагогічнаму работніку першай (вышэйшай) кваліфікацыйной катэгорыі ці кваліфікацыйной катэгорыі "настайдзік-метадыст", па якой ён праходзіць атэстацыю на пацвярджэнне, за ім захоўваецца адпаведна другая (першая) ці вышэйшая кваліфікацыйная катэгорыя.

(п. 47 в ред. [постановления](#) Минобразования от 26.03.2014 N 20)

48. Калі пры правядзенні атэстацыі на прысваенне кваліфікацыйной катэгорыі атэстацыйной камісіяй устаноўлена парушэнне патрабаванняў заканадаўства пры прысваенні педагогічнаму работніку папярэдній кваліфікацыйной катэгорыі, яна прымае рашэнне адмовіць у прысваенні кваліфікацыйной катэгорыі, на якую прэтэндуе педагогічны работнік. Пры наяўнасці падставы для захавання ў яго кваліфікацыйной катэгорыі, якую ён мае, са згоды педагогічнага работніка атэстацыйная камісія прымае рашэнне аб яе пацвярджэнні, а пры адсутнасці падставы для захавання ў педагогічнага работніка гэтай кваліфікацыйной катэгорыі або адказе яго на яе пацвярджэнне - рашэнне аб адмене гэтай кваліфікацыйной катэгорыі.

49. Калі пры правядзенні атэстацыі на пацвярджэнне кваліфікацыйной катэгорыі атэстацыйной камісіяй устаноўлена парушэнне патрабаванняў заканадаўства пры прысваенні педагогічнаму работніку гэтай кваліфікацыйной катэгорыі, то пры наяўнасці падставы для прысваення педагогічнаму работніку дадзенай кваліфікацыйной катэгорыі камісія прымае рашэнне аб яе пацвярджэнні, а пры адсутнасці падставы для прысваення гэтай кваліфікацыйной катэгорыі - рашэнне аб яе адмене.

Калі педагогічны работнік адмовіўся ад праходжання атэстацыі на пацвярджэнне кваліфікацыйной катэгорыі або не з'явіўся на кваліфікацыйны экзамен або атэстацыйную гутарку без уважлівых прычын, рашэннем атэстацыйной камісіі дадзеная катэгорыя зніжаецца (адмяняеца).

(часть вторая п. 49 введена [постановлением](#) Минобразования от 26.03.2014 N 20; в ред. [постановления](#) Минобразования от 11.05.2017 N 46)

50. Рашэнне атэстацыйнай камісіі лічыцца правамоцным, калі за яго прагаласавала больш як 50 працэнтаў ад колькасці ўдзельнікаў галасавання і пры наяўнасці на пасяджэнні дзвюх трэцей членаў гэтай камісіі. Пры роўнай колькасці галасоў рашэнне лічыцца прынятym на карысць атэстуемага.

З рашэннем атэстацыйнай камісіі атэстуемага знаёміць непасрэдна пасля атэстацыі пад роспіс.

51. Рашэнне атэстацыйнай камісіі арганізацыі сістэмы адкукацыі ў 5-дзённы тэрмін афармляецца загадам кіраўніка арганізацыі сістэмы адкукацыі, а ў выпадках, якія прадугледжаны часткай першай пункта 15 дадзенай Інструкцыі, - аддзела (упраўлення) адкукацыі мясцовага выканаўчага і распарадчага органа і ўступае ў сілу з дня падпісання загада.

(в ред. [постановления](#) Минобразования от 11.05.2017 N 46)

52. У выпадку, калі па выніках атэстацыі прынята рашэнне аб адмове ў прысваенні кваліфікацыйнай катэгорыі, зніжэнні або яе адмене, а таксама ў выпадку, якія прадугледжаны часткай другой пункта 29 дадзенай Інструкцыі, педагогічны работнік мае права праісці атэстацыю на прысваенне кваліфікацыйнай катэгорыі не раней чым праз адзін год пасля прыняцця адпаведнага рашэння атэстацыйнай камісіі.

53. Атэстацыйныя матэрыялы, заява, пратаколы пасяджэння атэстацыйнай камісіі захоўваюцца пяць гадоў у арганізацыі сістэмы адкукацыі, а ў выпадках, якія прадугледжаны часткай першай пункта 15 дадзенай Інструкцыі, - аддзеле (упраўленні) адкукацыі мясцовага выканаўчага і распарадчага органа.

54. Пры парушэнні працэдуры атэстацыі, якая ўстаноўлена дадзенай Інструкцыяй, выяўленым атэстацыйнай камісіяй арганізацыі сістэмы адкукацыі, педагогічны работнік у дзесяцідзённы тэрмін з дня азнямлення з рашэннем атэстацыйнай камісіі мае права звярнуцца з заявой у атэстацыйную камісію аддзела (упраўлення) адкукацыі мясцовага выканаўчага і распарадчага органа, а пры парушэнні, выяўленым атэстацыйнай камісіяй аддзела (упраўлення) адкукацыі мясцовага выканаўчага і распарадчага органа, - у вышэйстаячы аддзел (упраўленне) адкукацыі мясцовага выканаўчага і распарадчага органа, акрамя выпадкаў, калі парушэнні былі дапушчаны ў дачыненні да педагогічнага работніка, які атэстуецца ў атэстацыйнай камісіі структурнага падраздзялення абласнога (Мінскага гарадскога) выканаўчага камітэта, якое ажыццяўляе дзяржаўна-ўладныя паўнамоцтвы ў сферы адкукацыі.

(в ред. [постановления](#) Минобразования от 08.05.2018 N 37)

Пры выяўленні парушэння працэдуры атэстацыі, якая ўстаноўлена дадзенай Інструкцыяй, атэстацыйная камісія вышэйстаячага аддзела (упраўлення) адкукацыі мясцовага выканаўчага і распарадчага органа мае права адміністратару рашэнне атэстацыйнай камісіі арганізацыі сістэмы адкукацыі (аддзела (упраўлення) адкукацыі мясцовага выканаўчага і распарадчага органа) і ў месячны тэрмін з дня звароту атэстуемага правесці паўторную атэстацыю работніка, у дачыненні да якога былі дапушчаны парушэнні.

(в ред. [постановления](#) Минобразования от 26.03.2014 N 20)

У выпадку, калі парушэнні былі дапушчаны ў дачыненні да педагогічнага работніка, які атэстуецца ў атэстацыйнай камісіі структурнага падраздзялення абласнога (Мінскага гарадскога) выканаўчага камітэта, якое ажыццяўляе дзяржаўна-ўладныя паўнамоцтвы ў сферы адкукацыі, па звароту педагогічнага работніка для яго паўторнай атэстацыі ствараецца іншая атэстацыйная камісія структурнага падраздзялення абласнога (Мінскага гарадскога) выканаўчага камітэта, якое ажыццяўляе дзяржаўна-ўладныя паўнамоцтвы ў сферы адкукацыі. У склад дадзенай камісіі не могуць быць уключаны асобы, якія прымалі рашэнне ў дачыненні да гэтага педагогічнага работніка пры папярэдній атэстацыі.

(в ред. [постановления](#) Минобразования от 08.05.2018 N 37)

Рашэнне атэстацыйнай камісіі аддзела (управлена) адукацыі мясцовага выканайчага і распарадчага органа, якое прынята ў выпадках, прадугледжаных часткамі другой і трэцяй дадзенага пункта, лічыцца канчатковым, аб'яўляеца загадам яго кірауніка і даводзіцца да ведама кірауніка арганізацыі сістэмы адукацыі (аддзела (управлена) адукацыі мясцовага выканайчага і распарадчага органа).

(в ред. [постановления](#) Минобразования от 26.03.2014 N 20)

55. Спрэчкі, якія звязаны з атэстацыяй педагогічных работнікаў, разглядаюцца ў парадку, устаноўленым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

Дадатак  
да Інструкцыі аб парадку  
правядзення атэстацыі педагогічных  
работнікаў сістэмы адукацыі  
(акрамя педагогічных работнікаў з ліку  
прафесарска-выкладчыцкага складу)

## **РАЗМЕРКАВАННЕ ПЕДАГАГІЧНЫХ РАБОТНІКАЎ ДЛЯ ЗДАЧЫ КВАЛІФІКАЦЫЙНАГА ЭКЗАМЕНУ СЯРОД УСТАНОЎ АДУКАЦЫІ**

(введено [постановлением](#) Минобразования от 11.05.2017 N 46;  
в ред. [постановления](#) Минобразования от 08.05.2018 N 37)

N п/п	Назва ўстановы	Педагічныя работнікі, якія здаюць кваліфікацыйны экзамен
1	Абласныя (Мінскі гарадскі) інстытуты развіцця адукацыі	Педагічныя работнікі арганізацый сістэмы адукацыі, педагогічныя работнікі ІП, за выключеннем педагогічных работнікаў, вызначаных у <a href="#">пунктах 3 - 8</a> дадзенага дадатку, і метадыстай
2	Дзяржаўная ўстанова адукацыі "Акадэмія паслядипломнай адукацыі"	Педагічныя работнікі арганізацый сістэмы адукацыі, у тым ліку метадысты абласных (Мінскага гарадскога) інстытутаў развіцця адукацыі, дзяржаўной установы "Акадэмія паслядипломнай адукацыі", навукова-метадычнай установы "Нацыянальны інстытут адукацыі", педагогічныя работнікі ІП, за выключеннем педагогічных работнікаў, вызначаных у <a href="#">пунктах 3 - 8</a> дадзенага дадатку
3	Дзяржаўная ўстанова адукацыі "Беларуская медыцынская акадэмія паслядипломнай адукацыі"	Педагічныя работнікі ўстаноў адукацыі і іншых арганізацый сістэмы аховы здароўя
4	Установа адукацыі "Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў"	Педагічныя работнікі ўстаноў адукацыі ў сферы культуры, за выключеннем педагогічных работнікаў, якія рэалізуюць змест адукацыйных праграм па

		вучэбных прадметах (вучэбных дысцыплінах) агульнаадукацыйнага кампанента
(в ред. <a href="#">постановления</a> Минобразования от 08.05.2018 N 37)		
5	Дзяржаўная ўстанова адукацыі "Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы"	Педагагічныя работнікі ўстаноў вышэйшай адукацыі, іншых арганізацый, якія рэалізуюць змест адукацыйных праграм дадатковай адукацыі дарослых
6	Установа адукацыі "Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі"	Педагагічныя работнікі ўстаноў адукацыі ў сферы культуры, гімназій-каледжаў мастацтваў, за выключэннем педагогічных работнікаў, якія рэалізуюць змест адукацыйных праграм па вучэбных прадметах (вучэбных дысцыплінах) агульнаадукацыйнага кампанента
7	Установа адукацыі "Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт фізічнай культуры"	Кіраўнікі фізічнага выхавання, інструктары па фізічнай культуре, настаўнікі і выкладчыкі вучэбнага прадмета (вучэбнай дысцыпліны) "Фізічная культура і здароўе", педагогі дадатковай адукацыі, якія рэалізуюць змест адукацыйнай праграмы дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі (па турысцка-краязнаўчых, спартыўна-тэхнічных, фізкультурно-спартыўных профілях)
8	Установа адукацыі "Рэспубліканскі інстытут прафесіянальнай адукацыі"	Педагагічныя работнікі ўстаноў адукацыі сістэмы прафесіянальна-тэхнічнай адукацыі, сістэмы сярэдняй спецыяльнай адукацыі, за выключэннем педагогічных работнікаў, якія рэалізуюць змест адукацыйных праграм па вучэбных прадметах (вучэбных дысцыплінах) агульнаадукацыйнага кампанента, педагогічныя работнікі арганізацый сістэмы адукацыі, якія рэалізуюць змест адукацыйных праграм дадатковай адукацыі дарослых